



...ІДУЦЬ
ПРАЗ ТІКТОК
У САЛДАТЫ

ЧЫРВОНКА

ПАТРЫЯТЫЗМ –
АЛГАРЫТМ,
ЯКІ НЕЛЬГА
ПЕРАРЫВАЦЬ

ЧЫРВОНКА



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

26 МАЯ 2022 г.

ЧАЦВЕР

№ 101 (29723)

ЦЫТАТА ДНЯ



Таццяна БРАНЦЭВІЧ,
намеснік
міністра эканомікі:

«Нягледзячы на санкцыйны ціск, працягвае выконвацца найважнейшая сацыяльная задача — заробкі ў рэальным выражэнні растуць. Па выніках чатырох месяцаў іх тэмп склаў 102 працэнты. Топ краінавых лідараў па намінальным узроўні заробкаў застаўся нязменным. Гэта ІТ, банкі і фінансы, навуковая дзейнасць, прамысловасць. Але для нас не менш важна, што высокія тэмпы рэальнага росту дэманстравалі даходы работнікаў тых галін, якія эфектыўна выраблялі і паспяхова рэалізавалі сваю прадукцыю на знешніх рынках. Гэта ў першую чаргу прадпрыемствы дрэваапрацоўкі (111,4%), металургіі (105,1%), вытворцы машын і абсталявання (104,9%). Іншымі словамі, прыбаўка да зарплаты была сапраўды зароблена. Урад прымае шэраг мер па падтрыманні даходаў грамадзян, асабліва ў бюджэтнай сферы».



З ВЫШЫНІ ТЭХНАЛОГІЙ



Фота БялТА

Аддзяленне функцыянальнай дыягностыкі і УГД Віцебскага абласнога дыягнастычнага цэнтра папоўнілася трыма новымі высокатэхналагічнымі апаратамі УГД. Два з іх установа аховы здароўя набыла за ўласныя сродкі,

а адзін перадало Міністэрства аховы здароўя. Абсталяванне дазволіць пашырыць спектр УГД-даследаванняў і выяўляць анказахворванні на першай стадыі. Яшчэ адной навінкай для ВАДЦ стаў афтальмалагічны В-сканер. На

ім можна выявіць адслаенне сятчаткі, разрывы, іншародныя целы, памутненне шклопадобнага цела, вызначыць кантузіі. Дакладнасць дыягностыкі дзякуючы гэтаму апарату павысілася ў дзясяткі разоў.

Летнія перспектывы

ЗЯЛЁНЫ ААЗІС СТАЛІЦЫ

Прагуляцца па экасцежцы да стаянкі першабытнага чалавека можна ў батанічным садзе



Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ

Скульптура вучонага XVI стагоддзя на Алеі акадэмікаў. Гэта час, калі на тэрыторыі Беларусі пачалі развівацца садова-батанічныя мастацтва і ландшафтная архітэктура.

адзначаюць на яго тэрыторыі Каляды і Масленіцу... Але з мая, калі ў садзе расцвітаюць сакура, магнолія, пладоўныя дрэвы, рададэндраны і бэз, тут назіраецца сапраўдны аншлаг.

СТАР. 4

Жыллё маё

ЯК СЭКАНОМІЦЬ НА «КАМУНАЛЦЫ»

Хто мае права на вяртанне грошай,
а хто — заплаціць цалкам

Атрымаць пераразлік за некаторыя камунальныя паслугі — вываз смецця, работу ліфта, газ і ваду (пры адсутнасці лічылнікаў) — могуць жыхары, якія адсутнічалі па месцы пастаяннай рэгістрацыі больш як дзесяць дзён запар. Аднак такое правіла не распаўсюджваецца на катэгорыю так званых дармадаў — беларусаў працаздольнага ўзросту, якія не працуюць і выехалі з краіны з 1 сакавіка гэтага года тэрмінам больш як на 30 дзён (выключэнне — выезд для лячэння ці аздараўлення). Яны будуць плаціць «камуналку» за жыллё, што знаходзіцца ў іх уласнасці, цалкам — па эканамічна абгрунтаваных тарыфах.

СТАР. 3



Фота Ірыны СІДАРОК

КОРАТКА


• Беларуска вучоныя распрацоўваюць імплантаты для паляпшэння зрощвання касцявой тканкі.

• МНС заклікае бацькоў нагадаць дзецям правілы бяспекі напярэдадні летніх канікулаў.

• Клубу патрыётаў Падзвіння прысвоіць імя генерал-лейтэнанта Івана Лісава.

• Гала-канцэрт і піратэхнічнае шоу адкрыюць першы дзень фестывалю нацыянальных культур у Гродне.

ISSN 1990 — 763X



9 771990 763008